

АНТИРЕЛИГІЙНАЯ ПРАПАГАНДА НЕ ЗАЙМАЮЦА

Палессе ў дзень — гэта сур'янае тэма і бескультур'е. Таму тут больш чым дзе знаходзілі сабе глебу рэлігійнага роду рэлігійнага забавона.

За гады савецкай улады Палессе стала непазнавальным. Багасны над у вёсцы ліпшы назавулі жабранца і галеу. Багаснікі будуюць замкавыя жытні. Рама з налішчонам дабрабыту працоўных распе і развіццям культуры, новы быт. Гэтым самым нанесен рашучы ўдар рэлігійнаму дурману. Сярод працоўных Палессе выраслі новыя людзі, якія пазавулі пакончылі з рэлігійнай забавонай, з верай у «суды божажыя» і самага неспасучага бога.

Але было-б няправільна думаць, што рэлігійны перажыты ў сьвядомасці насельніцтва поўнасьцю ўжо ліквідаваны. Думаць так — значыць не разумець і не бачыць сапраўднага становішча. Рэлігійны забавона яшчэ моцна караніцца ў сьвядомасці асобных груп працоўных, а гэтым і карыстаюцца класавыя ворагі. Таму барацьба з рэлігійнай забавонай павінна працягвацца без малейшага паслаблення.

Між тым становішча антырэлігійнай прапаганды ў раёне Мазырскай акругі сьведчыць аб поўным забаві з боку пэдагагічных, камсамоўскіх і профсаюнаўскіх арганізацый гэтага раёна. Уважліва ўважліва працаваў у гэтых раёнах у вясну 1936 года. Наглядзім, доказаў гэтага можа служыць факт развал раённых саветаў безбожнаў. Яны распушчылі свой агулы і не паказваюць ніякіх прызнакаў работы. А раёныя камітэты партыі зусім забавілі аб іх існаванні. У выніку антырэлігійнай прапаганды сярод насельніцтва зусім заглохла. Гэта выкарыстоўваюць у сваіх мэтах рэлігійныя партыі і ўвасапляюць сваю дзейнасць. У вёсцы Сімаковічы, Дзельніцкага раёна, партыю выдуну сярод класікаў агітацыю за адрывіцкі парк. У вёсцы Аюкш, Парадзінскага раёна, яны распушчылі пісьмо, у якім заахвалілі класікаў «божай карай».

Партыі выпадкі, калі партыю распушчваюць свой рэлігійны ўплыў празь бацькоў на дзяцей, прымушаюць іх наведваць парк у адраўляцц рэлігійнага абрады. Не так даўна ў Тураўскім раёне меў месца факт «хрышчэння» 30 дзяцей школьнага ўзросту, у тым ліку адной шчырк. У вёсцы Турапы, Мазырскага раёна, поўны ўзрэд на свой уплыў нават асобных актывістаў. Так, у дні рэлігійнага свята «святліцень» адзін з класікаў брыгадзіраў Фешчанка прадставіў палу сваю хату для адраўлення ў ёй рэлігійных абрадаў. А ў Балікавічах, таго-ж Мазырскага раёна, на поведзе клерыкалаў аказаліся нават камуністы. Так, старшыня гарно, член партыі Падрашка дапусціў на гарадскую забавіну палючку рэлігійна, які прыгатаваў там для веруючых аўраў камарнае мяса.

Клі-ж робяць партыі, камсамоўскія і профсаюнаўскія арганізацыі, каб супроцьпаставіць рэлігійнаму дурману паркуікаў марксіска-ленініска сьветагляд, камуністычны ўплыў на масы? Зусім нічога. Антырэлігійная прапаганда не была разгортнута як след сярод насельніцтва нават у дні рэлігійнага свята «святліцень». Насяляныя райкомы партыі ў сельсавеці прапагандамы і агітатары для правядзення антырэлігійнай работы ў пэрым раёзе месці нічога карыснага не зрабілі. Больш таго, асобныя з іх, напішышы і яны, поўнасьцю сабе кампрамавалі ў вачах насельніцтва. Так, зьмёртатар калікавіцкай кватэры «Белпадародніны» Кончыц, які быў паслаў Мазырскім райкомом партыі ў Ноўдзкі сельсавеці для правядзення антырэлігійнай работы, заняўся там п'янтвам і ніякай работы не правёў. Разам з старшынёй сельсавета Фёдаравым, апошні, напішышы, распачаў з класікамі бойку, у часе якой збіў трох чалавек.

Чым, як не недаацэнка антырэлігійнай прапаганды многімі партыінымі работнікамі можа тлумачыць гэтыя факты. З гэтай недаацэнкай трэба рэчуным чынам змагацца. Раёныя і акруговыя камітэты партыі павінны павярнуць сваю ўвагу да антырэлігійнай работы, памятаючы, што актывісцкія людзі, якія зьяўляюцца ворагі нароку імяціцца выкарыстоўваць веруючых у сваіх гнусных, шкодніцкіх мэтах.

Генеральны сакратар іспанскай кампартыі Хосэ Дыяс указаў, што калі-б былі праведзены меры, якіх кампартыя даўно прымае, а імяна: роспуск трансіскай арганізацыі «НУМ» і армія ў лідэраў, сьвіня, быць можа, не прышлося-аб'явіць аб'яры крывавых падаў у Каталоніі.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

СТАНОВІШЧА Ў КАТАЛОЊІ

ПАСЛЯ ТРАЊІСЦКА-ФАШЫСЦКАГА ПУТЧА

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўрада), 10 мая. (БЕЛТА). «Аора» (аган феаэрацыі аб'яднанай сцыялістычнай моладзі) у перадавым артыкуле зноў патрабуе роспуску трансіскай арганізацыі «НУМ» і маладзёжнай трансіскай арганізацыі не толькі ў Каталоніі, але і ва ўсёй Іспаніі. Газета ўказвае, што ўдзел трансіскаў у выступленьнях асобных анархісцкіх груп сьведчыць аб тым, што трансіскае праціка і ў нацыянальнаму канфэрацыяна праціка.

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 10 мая. (БЕЛТА). Агенства Гаваз і тэлеграма з Барсэлоны перадае аб поўнай захаваньня каталонскай сталіцы генералу Іосас, назначанаму іспанскім урадам на пасадку камандзіра 4-й дывізіі і выконваючаму функцыі саветніка на справах абароны ў каталонскім ўрадзе.

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 10 мая. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Эспань, камандуючы ўзброенымі сіламі Каталоніі генерал Іосас зрабіў журналістам наступную заяву: «Я не нахочу ідуць у прадэўтай думкаў ні да адной арганізацыі, якой бы яна ні была. І толькі супроць фашыстаў. Што датычыць праганісцкіх каталонскай арміі, я маю намер ажыццявіць адзінацца камандаваньня. Армія павінна быць і будзе антыфашысцкай».

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 11 мая. (БЕЛТА). Іспанская камуністычная партыя праводзіць рад мітынгаў у сувязі з палесамі ў Каталоніі. Як паведамляе арганізацыя Францыі «Юманітэ», на мітынгі ў Валенсіі, сабраўшы выключна пінтаўнаму аўдыторыю, выступілі Хосэ Дыяс, Даварэ Барурн, міністр народнай асветы Эрнандэс, міністр земляробства ўрмбы і прадстаўнік аб'яднанай сцыялістычнай партыі Каталоніі Вальдэс.

Генеральны сакратар іспанскай кампартыі Хосэ Дыяс указаў, што калі-б былі праведзены меры, якіх кампартыя даўно прымае, а імяна: роспуск трансіскай арганізацыі «НУМ» і армія ў лідэраў, сьвіня, быць можа, не прышлося-аб'явіць аб'яры крывавых падаў у Каталоніі.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

Генеральны сакратар іспанскай кампартыі Хосэ Дыяс указаў, што калі-б былі праведзены меры, якіх кампартыя даўно прымае, а імяна: роспуск трансіскай арганізацыі «НУМ» і армія ў лідэраў, сьвіня, быць можа, не прышлося-аб'явіць аб'яры крывавых падаў у Каталоніі.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.


Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

Дыяс напоўніў, што правакатары, якія узначальваюць «НУМ», сістэматычна, на працягу многіх месяцаў, імяціцца дэмаганіаваць каталонскі ўрад і цэнтральны іспанскі ўрад. Трансіскае арганізацыя стаяць сабе мэтамі ськінуць урад рэспублікі. Закачываючы сваю прапову, Дыяс указаў, што рэспубліканскі ўрад, які адрывае аднавіць парадка, павінен пайсьці да каміі і распусціць арганізацыі, якія прымаюць ўвагу ў імяцічных выстунаньняў, у Барсэлоне.

ЗАРУБЯЖОМ



Першае мая за рубжом. НА ЗДЫМКУ: першамайская дэманстрацыя аднаго фронту ў Парыжы. Справа на транспаранце надпіс: «Мы хочам работы».

МАНЕЎРЫ ЯПОНСКОЙ ВАЕНШЧЫНЫ

Не глядзячы на поўнае паражэньне на выбарах у японскі парламент, урад Хаясі не абрацае падаваць у адстаўку і адстаўку чапляцца за ўладу. Ваенныя воляы, якія адраўляюць палітыку японскага ўрада, не хочунь адваць сваіх палітыкі і адстаўкі перах паіскам грамадскай думкі.

Ваенны міністр Сугіма ў апошні час выяздае ад імя ваеншчыны ўзброеным не разгаворы з галавой ўрада Хаясі, заахочываючы яго да інтэтунычывасці, да далейшай барацьбы з грамадзкімі коламі. А на імяці гэтых колаў па ўрад прадаўжаецца.

Правадзіў партыі Місэбэ (партыя зямельнай арыстакратыі і прамысловага капітала) Мадзія ў сваёй прапове на канфэрацыі новых дэпутатаў парламента паставіў пытанне ад адстаўкі ўрада. На гэтым-жа настойвае асноўная буржуазная партыя парламента—Сейкай. Старшыня сцыялі-дэмакратычнай партыі Сікай Тай-суюта Абе ў сваёй прапове патрабаваў не адстаўкі адстаўкі ўрада Хаясі.

У адказ на гэтыя патрабаваіні ўрад Хаясі праводзіць рад манеўраў, каб утрымаць у ўладзе. Адна з такіх манеўраў з'яўляецца адстаўка міністра замежных спраў Сато, які выказаў жаданне сьвесці палітыку друбы зь Китаем, СССР, ШПА і Англіяй. Японскі друг, выкаваючы сум-

ненне на поведзе шчырасці «добрых намераў» міністра, дадае яму зааганнае імяна: якім чынам Сато маркуе прапаганда сваю палітыку ў цперашняй тры-вожнай абстаўноўцы?

Адным з такіх манеўраў, які мае пэтай умацаваньне глебы над імяці, з'яўляюцца таксама перагаворы паміж Японіяй і Англіяй. Гэтыя перагаворы, на вестгах друку, датычаць дзелькі Китаю. Японія патрабуе ад Англіі прызнання Паўночнага Китаю сфэрай японскага ўплыву і ўзаемна абмяне сьвінцы сваё наступленне ў Паўночным і Паўднёвым Китаі, дзе асабліва вялікі англіскай ўплыву.

Сяце гэтых перагавораў у тым, што, адстаўчы Японія Паўночны Китаі, Англія тым самым фактычна багаслаўляе новую ваенную авантуру японскіх імперыялістаў. Падарма япон-англіскае перагаворы выкажыць трыпоту ў Китаі. Кітайскія газеты разглядаюць магчымае анга-японскае нагадненне, як зьзекку за шонт Китаю, якія паражыла адстаўку краіны.

Такім чынам, не глядзячы па волю народу, які галасавалі на выбарах супроць вайны, японская ваеншчына прадаўжае штурхаць краіну на шлях пэсэлісчых авантур, якія нагараваюць Японіяі самымі дэжнімі вышкімі.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

МАНЧЖУІЯ (буйнейшы прэнт Китаю), 11 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленьня газэты «Шыньсінбаа», японскае камандаваньне напала на Манчжурыю дзе новыя дывізіі і адну ў Шыньдэ (Паўночны Китаі). Парадокс гэтай газэты, японскае ваеншчына памятае арганізаваць буйныя беспарадкі ў правінцы Хэбэй і Шаньдунь.

АБМЕРКАВАННЕ ПЫТАННЯЎ ТРЭЦЬЯГ ПЯЦІГАДОВАГА ПЛАНА

АБ ВЫТВОРЧАСЦІ БУДАЎНІЧЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ

У выніку двух пяцігодкаў Савецкае Беларускае ператварылася ў краіну індустрыяльную. Трэці пяцігоднік план развіцця народнай гаспадаркі, несумненна, прадуцьдзіць далейшы рост прамысловасці. Апрача вядомага прамысловага будаўніцтва, павінна быць, безумоўна, разгорнута ў яшчэ большых маштабах, чым гэта мела месца да гэтага часу, і камуністычнае будаўніцтва.

Не гледзячы на вялікія дасягненні ў галіне вытворчасці будаўнічых матэрыялаў, гэта галіна прамысловасці ў сваім развіцці адстае, што прыводзіць да неважлівых будаўнічых і вызначаных тэрмінаў, пагаршае якасць і падаражае кошт будаўніцтва.

План трэціх пяцігодкі павінен прадуцьдзіць масіраванае развіццё вытворчасці будаўнічых матэрыялаў, гадоўным чынам за кошт павяшчэння прадукцыйнасці існуючых заводаў, паматуючы ўказаным таварыствам. Сталіна на леташнім пленуме ЦК ВКП(б) аб тым, што ўсе яны гаспадарчыя планы з'яўляюцца занадзана высокімі, бо яны не ўлічваюць велічынных рэзерваў і магчымасцей, якія топіцца ў непрацах нашай народнай гаспадаркі.

Наўдасць гліна ў БССР дазваляе ў дэстабілізаваным ступені развіццё вытворчасці цэглы. Разам з колькасным ростам павінна быць вырашана пытанне і аб якасці выпускаемай цэглы. Трашчыністасць, нестандартнасць памераў выпускаемай цэглы прамысловасцю павінна не могчы быць прычынай для далейшых. Нарэшце, названай галіны павінен быць абавязаным і мастацкай пільгай. У многіх гарадах капіталістычных краін ужо даўно сфармаваліся ў будаўнічых практыках каларызоў (шпалам сумесі мінеральных фарб) і іншых відаў абавязанай пільгай, якая наада пазбягае будынку прыгожае архітэктурнае афармленне і занадтае неабходнасць праводзіць аблічавыя работы, якія часта абавязанай пазбягаюць дамага ў параўнанні з коштам усяго будаўніцтва. Таксама павінна быць вырашана пытанне аб пераводзе гэтай галіны з сезоннай на кругагодную работу. Для гэтага неабходна некалькі рэканструяваць існуючыя заводы, расшырыць прыстасаванне існуючых сушару, і рабыць пелгу па спосабу сухога прасавання. Пра апошняе мы накуль імат гаворым, але вельмі мала робім.

Вялікі рост павінна даць і вытворчасць вясучых будматэрыялаў. На нашых будоўлях элемент з'яўляецца асабліва дэфіцытным матэрыялам, вытворчасць якога зусім недастаткова забяспечвае патрэбы.

Далейшае разгортанне будаўніцтва аднаму Кірэўскаму прамысловаму заводу не пачае сілу закладчы, і таму важна неадкладна прыступіць да пабудовы другога прамысловага завода на базе шасцерафскіх крэйд і іванавіцкіх фэналяў.

Вытворчасць вапны ў трэціх пяцігодкі, апрача росту самой вытворчасці, трэба больш сканцэнтравана па лініі рэспубліканскай прамысловасці. Зусім неперанальным з'яўляецца тое, што па вытворчасці вапны Наркамасветом дасюль цягнуцца ў хвасце за вытворчасцю прамысловай кааператыва.

У кафельна-плітачнай прамысловасці павінна быць вырашана пытанне аб замене вострафінічнага волава, якое скарыстоўваюцца для палівы, іншымі, неафіцыйнымі матэрыяламі. Неабходна памырыць і мастацкае афармленне выпускаемых непалаваных кафель. Таксама павінна быць вырашана пытанне аб якасці выпускаемай цэглы. Трашчыністасць, нестандартнасць памераў выпускаемай цэглы прамысловасцю павінна не могчы быць прычынай для далейшых. Нарэшце, названай галіны павінен быць абавязаным і мастацкай пільгай. У многіх гарадах капіталістычных краін ужо даўно сфармаваліся ў будаўнічых практыках каларызоў (шпалам сумесі мінеральных фарб) і іншых відаў абавязанай пільгай, якая наада пазбягае будынку прыгожае архітэктурнае афармленне і занадтае неабходнасць праводзіць аблічавыя работы, якія часта абавязанай пазбягаюць дамага ў параўнанні з коштам усяго будаўніцтва. Таксама павінна быць вырашана пытанне аб пераводзе гэтай галіны з сезоннай на кругагодную работу. Для гэтага неабходна некалькі рэканструяваць існуючыя заводы, расшырыць прыстасаванне існуючых сушару, і рабыць пелгу па спосабу сухога прасавання. Пра апошняе мы накуль імат гаворым, але вельмі мала робім.

Вялікі рост павінна даць і вытворчасць вясучых будматэрыялаў. На нашых будоўлях элемент з'яўляецца асабліва дэфіцытным матэрыялам, вытворчасць якога зусім недастаткова забяспечвае патрэбы.

УСЯМЕРНА РАЗВІЦЦЬ ІЛЬНОПРАДЗІЛЬНУЮ І ТКАЦІНУ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ

За гады першай і другой пяцігодкаў у БССР неперанальна выраста ільняводства. Перамога калгаснага ладу стварыла ўсе ўмовы для ўсямернага пашырэння пасевных плошчаў, у першую чаргу, высокага татунковага ільня; значна ўзнілася яго ўрадлівасць. У рэспубліцы выраста сетка заводаў па пярэдняй апрацоўцы ільняводства. У трэціх пяцігодкі ільняводства мае перспектывы далейшага хуткага развіцця.

Азіна, ільняная і ткацкая прамысловасць, не гледзячы на некаторыя сваё развіццё, яшчэ асталася ад росту ільняводства рэспублікі.

У пачатку першай пяцігодкі ў Беларусі існавалі толькі 2 ільнопрадзільныя фабрыкі: вапна—імя Кагановіча (у мінулым «Давіна») і Высочанская — імя Карла Маркса. Пяньер закладчы будаўніцтва новага, Аршанскага ільнопрадзільнага. На нашай фабрыцы ўведзены ў эксплуатацыю новыя вятэры сістэмы Зварыкіна. Пуніава ў эксплуатацыю ткацкай фабрыка і ўсё-ж, ільняная прамысловасць на тэрыторыі свайго росту астала ад ільня галіны прамысловасці.

Даволі ўказань на той факт, што ільнопрадзільны ільнопрадзільны прамысловасці даўна не выкана. Па плану колькасць вярэц на нашай фабрыцы ў другой палове 1937 года павінна была быць дачынена да 31.932, а фактычна мы няпер маем усяго 18.360 вярэц. Замест 1.000 ткацкіх станкоў, якіх павінна быць працаваць у тры змены, у нас цяпер працуюць, у адну змену, толькі 45 станкоў.

Што-ж пераждкае развіццё ільнопрадзільнай і ткацкай прамысловасці? У нас стварыліся разрыў паміж першай стадыяй апрацоўкі ільняводства — часаннем і працессам. Зварыкінінскія вятэры асабліва вадзючы слаба, і гэта прыводзіць да разрыву паміж прадзільным і ткацкім абсталяваннем. Да гэтага часу не створана камбінатная вытворчасць. Усё гэта прычыны чыста тэхнічнага парадку і іх, бясспрэчна, можна ліквідаваць.

Для ліквідацыі разрыву паміж часаннем і працессам неабходна замяніць малаладукацыйны, старадаўні часальны генеральны машыны на аўтаматы, якія звары вынашаюць у масавым парадку на нашых заводах. Гэта аблегчыць прапу работніцы і павялічыць прадукцыйнасць працы. Аўтаматы павінна забяспечыць коэфіцыентам прадзільных шэй.

Неабходна закончыць рэканструкцыю нашай прадзільнай фабрыкі з тым, каб дачыніць яе магутнасць да 30.000 вярэц, прапуючы ў тры змены. Мексімум увагі павінна быць адана хутчэйшаму аснашчэнню новых зварыкінінскіх вятэраў, прычым, неабходна знішчыць усё тым канструкцыйныя змены, якія былі ўнесены шкіднікамі ў гэтыя машыны.

Ва ўсёй шырыні ўстае пытанне аб камбінатнай вытворчасці. Арганізацыя камбіната, які аб'яднае прадзільную, ткацкую і асабліва-аддзельную фабрыкі, прадуцьдзіць Наркамспрому тымлі ў 1940 годзе. Гэты тэрмін, безумоўна, трэба скараціць. Калі такі камбінат будзе пуніава ў эксплуатацыю ў каліні 1938 года (а такая магчымасць, безумоўна, ёсць), то мы зможам кожны год выпускаць 15 мільянаў вагонных метраў тонкіх тканін рознастайнага асартымента да 6.000 тон працы. Арганізацыя камбіната дасць магчымасць ліквідаваць неабходныя транспартныя перавозкі, што павялічыць кошт прадукцыі.

Назваўчына востра стаіць пытанне аб высокакваліфікаваных, трэціх і чварціх ступеняў вучэбнай камбіната. Пры Наркамспроме БССР павінна быць арганізаван інстытут, або, у крайнім выпадку, тэхнікум ільняшчыцкаў і ткачоў.

Таксама ў поўнай меры наспела пытанне аб арганізацыі навукова-даследчага інстытута.

Дырктар ільнопрадзільна-ткацкай фабрыкі імя Кагановіча.
І. А. ЗАХАРАУ.

НА ЗАВОДЗЕ імя КІРАВА РАСКРАДАЮЦЬ МАШЫНЫ

(Ад віцэбанага нарэспанданта «Звязды»)

Гэты, а рады вон выхолячы выпадак меў месца на станкабудуўнічым заводзе «Чырвоны металіст» імя Кірава. Пры правядзенні інвентарызацыі на 1-е красавіка гэтага года быў выкрыт недахват трых свідравальных станкоў, якія выпраходваліся на заводзе.

Станок не іголка, прамаці не жожа. Лічылі, пералічылі, зноў лічылі і ўсё-ж трох станкоў нехалава. Нарэшце рашылі, што не інакш, як прастая памылка начальніка станкабудуўнічага дэпа, які быў нам два разы ўключыў у рапорт адны і тыя-ж станкі. Гэта думка супакоіла кіраўнікоў завода, а нехалаючы станкі, нежучы бухгалтарскай мовай, «астаіся вісець у паветры».

Ад гэтых злычасных станкаў та-бы і зусім забыліся, калі-б не прыех на завод прадзільны тэхсаба тresta «Карабель» (Петравазавод). Пакуль тут на заводзе думалі і меркавалі, у тresta «Карабель» была праведзена рэвізія і рад разунакаў аказаліся сумніўнымі, сард якіх асаблівае сумненне выклікаў рахунак на 2080 рублёў, пра'яўлены тresta магазінам «Станкаінструмент» (Менск) за апрацаванне двух свідравальных станкоў вытворчасці завода імя Кірава.

Цяпер, у сувязі з прыездам прадстаўніча тresta «Карабель», звыкліся, што два свідравальных станкі былі проста-напраста ўкрадзены з завода загадчыкам аддзела збыту Краскоўскім на дагаворанні з настайным прадстаўніком тresta «Карабель» у Віцебску Букавіным (апошні калісіць таксама працаваў на заводзе імя Кірава). Рахунак магазіна «Станкаінструмент» аказваўся фальшывым, імі-жа падоблены. Грошы прысыялі. Да рэчы, тады аферыст Букавін таксама пра'яў свайму тresta фальшывыя рахуны на 50.000 руб. ад зусім неіснуючага загот-

пункта М 2. У гэтай аферацыі прымаў ўдзел і Краскоўскі.

Аферысты Букавін і Краскоўскі арыштаваны. Але не ў гэтым сутнасць. Нас цікавіць другое: як гэта магло здарыцца, каб з завода краді станкі?

Ларчы адкрываюцца проста. Тут не завазе, пытанне аб шпіянаж пераходзіць у пустававоўнае балбэты. Наконт шпіянажні іспісаных гор рэвалюцыі, а канкрэтна, каб сапраўды мабілізаваць рабочы калектыву на павышэнне рэвалюцыйнай пільнасці, нічога не зроблена. Тут усё публікавана на асабістым дачэр'і, а не на ўзаемакантролі, як гэта павінна быць.

У даным выпадку справа стаіць так. Гатовую прадукцыю прымае прыёмны аддзел тэхнічнага кантролю, які аддавае толькі за якасць прадукцыі. Пасля правядзення ім прыёмкі машыны, станкі і дэталі астаюцца абязначанымі. Склада гатовай прадукцыі да завода няма, і машыны прадуцьдзіць аставаць у дэпах і на ўсёх кутках заводскага двара. Ні адзін чалавек на заводзе за іх ужо не нясе ніякай адказнасці. Загадчык аддзела збыту зусім бяскантрольна і сваіх дэвіянах, калі яны зачэпацца, ён бярэ гатовую прадукцыю і вывозіць яе варада. Пропускі знаходзіцца ў яго-ж распараджэнні. Нават самае элементарнае — афармленне актём прыёмкі машыны з тresta аддзела збыту — таксама не праводзіцца.

На гэтым заводзе ў гэты час арганізаван кантроль ільняна-ткацкай арганізацыя, якая павінна была выяваць страты. Адна вядомая арганізацыя, у прыватнасці заводска-рэўізія (дирктар тав. Співак бер), амаль нічога не зробіла на ліквідацыі рэшткаў шкідніцтва. Выпадак з свідравальных станкамі з усёй відавочнасцю гэта нагляднае.

Арм. ЗАРУБЕЖНЫ.

ВЫПРАВІЦЬ ДАПУШЧАННЯ ПАМЫЛКІ

Цяжка сказаць, чым кіраваліся планавікі Наркамата камуністаль гаспадаркі БССР пры вызначэнні сродкаў на будаўніцтва ў рабных цэнтрах Беларусі арганізацый калодзежаў. Ясна адно, што яны не выхадзілі з дэталевых меркаванняў. Петрыкаўскаму раёну на пабудову калодзежа ў 100—120 метраў чымусяй вызначана 45 тыс. рублёў, Суражскаму — на калодзеж у 100 метраў — 18 тыс. рублёў, а Горпагану — на калодзеж такой-жа глыбіні — 30 тыс. рублёў. Усе гэтыя

лічбы дадзены ад сапраўднага кошту будаўніцтва, бо кіраўніцтва «Бурова» за калодзеж у 100 метраў бяра 51 тыс. рублёў.

Выходзіць, што будавец адзін калодзеж прызначае 2—3 гады.

Наркамат камуністаль гаспадаркі і Дзяржплан БССР павінны тэрмінова выправіць дапушчаныя памылкі.

ПАЛІЧОУ,
знаміт-планавік Суражскага райвыканкома.



На высокім узбярэжжы прыгожага возера ў вёскалціх Астрэцкага Гарэдыя пабудаван дзіцячы санаторый Наркамховае здароўя БССР. Тут адпачываюць у адну змену да 80 выхаванцаў дзіцячых дамоў Беларусі. У дзіцячым санаторыі, пабудаваным у прыгожым хвойным лесе, дзеці знаходзяць здаровае і вясёлы адпачынак. НА ЗДЫМКУ: выхаванцы дзіцячых дамоў пасля прагульні ў лесе чытаюць казку. Фото Раскіна.

Аб бюракратах з Наркомасветы

(Пісьма настаўніка).

Неадрававае шыкалі з работы за развад школа Чарпанавы З. К. у Будкашанска-дэўскім раёне, але, знайшчы з работы ў адной школе яго зара-жа нашоўраўлі ў другую. Так, у 1935 годзе Чарпанавы рабны аддзел асеты прыслаў у неадкаўскую НОШ у якасці загадчыка навука-чальнай часткай і выкладчыка рускай літэратуры і мовы, а жонку яго Чарпанавы В. Д. — у якасці настаўніцы калодных класаў.

Тут яны ўспілі ў асноўнае настаўніцаў школы, прыпавілі лепшым з іх сярэньгоддзям да педагогічнай работы, ахайвалі. Чарпанавы сядома зетрыміліваў па месцах раскладу ўрокаў у сабе, што зрымава выкладанне праграмына матэрыяла. Па сваёй дыспліцыне ён даваў каша-шквоваць да 40 проц.

Чарпанавы В. Д. у аднае па прынятыя меры з боку адміністрацыі ў адноснае яе, як аполчаны, даходзіць да большых сфрэй. 2 лютага яна самачытна выключыла се школы аднаега хлопчыка-ўраця, выгнаўшы яго за двары.

Усё гэта звышнае не вынашова. Толькі надняна Чарпанавы З. В. выкрыў ад узеўліны калгаснаўскіх банд, Наркомасветы зняў яго з работы настаўніка, але пры гэтым дапусціў буйную памылку. Дзяваў знайшоў час, каб пагутарыць з Чарпанавымі дае гадзіны і

звышнае срачутыя загад, у якім дзиректараў неадкаўскай школы, які мае 11-гадовы педагогічны стаж, т. Круцкаў абавязываюцца ў семдзённы, вынашова і пасадзі і адхіляюцца ад выкладання матэрыяла. Адначасова адзначаюцца рэальнае астаўшчынай класіцы, якая прывола яму амане настаўніка пачатковай школы. У школе-ж аставаць Чарпанавы В. Д. а выкладчыкам матэматыкі пачатковае Дзяноў, кепшомны, адхіляюцца ад работы астаўшчынай класіцы.

Чарпанавы, калгаснаў Дзякавын, выдэ ў школе і на асіна дэарганізуючыю работу. Яна зрымава і апыбуе працяглыя загады дзирекцыі, казьяе нас, настаўнікаў, рознымі агіднымі словамі. Яна оупроць асобных настаўнікаў (Фейска і інш.) прымяне проста неадучынае металы ўдзельнасці — докост. Але ўдкі-міраць яе ні паддэкаўць, ні рабны аддзел асеты не могчы. І яна творыць свае агідныя справы на разубрэнню савецкай школы.

Мы абураны бярэспрачымі металы мараўніцтва Наркомасветы БССР, які не выскінулі на месці факты, не правяршылі іх, вершы аполчаны і маральна разлажыўшыя сабе, якая ахай-вае ўвесь наш калектыв.

НАСТАЎНІКІ (8 подпісаў).

ПА СЛЯДАХ ВЫСТУПЛЕННЯ «ЗВЯЗДЫ»

„ГРУБАЕ ПАРУШЭННЕ СТАЛІНСКАІ КАНСТЫТУЦЫІ“

Над такім загадоўкам у «Звяздзе» ад 15 сакавіка была змешчана карэспанданцыйна аб грубым парушэнні Сталінскай Канстытуцыі ў Вірэўскім сельсавеце, Клічэўскага раёна.

Сакратар Клічэўскага райкома КП(б) тав. Цішчэвіч наведваў нас, што матэрыял «Звязды» аб'яркоўваў ў парывай партыйнай арганізацыі Вірэўскага сельсавета і бюро райкома КП(б) Б. За грубае парушэнне Сталінскай Канстыту-

цыі старшыня гэтага сельсавета Букалоў абвешчана суровае вымова з пазарэджаннем, што пры паўтарэнні падобных фактаў ён будзе аддан суду. Намеснік старшыні сельсавета Скрынцо за злоўжыванні і правах фінансавай работы ад пасады адхілен.

Загадчыку фіндэскам прапанавана выехаць у Вірэўскі сельсавет правесці рэвізію грамавых спраў.

ДА ТРЭЦЦАГОДДЗЯ ПЯТАГА З'ЕЗДА ПАРТЫІ

Трыццаць год таму назад (13 мая і чэрвеня 1907 г.) сабраўся ў Лондане ў с'езд РСДРП — апошні с'езд партыі на ўмовах царскага падмола. Партыя большавікоў, ужо і тады фактычна самастойная, уваходзіла ў склад РСДРП, фармальна аднаўшай большавікоў і меншавікоў.

С'езд адбываўся незадоўга да кантроль-лоўшчынага пераворату 3 чэрвеня (па ст. стэлю) 1907 г., ажыццэўлена зверху ларышам. Краіна знаходзілася на перавале паміж часова пацярпелай паражэнне рэвалюцыяй 1905—7 гг. і наступнай рэвалюцыяй. Удзельны рэвалюцыйнай хвалі вясною 1907 г., змяніўшы на некаторы час першы вялікага адліву рэвалюцыі, знамянаваў, — гаворыць Ленін, — «прычына адступлення і спробу адступлення зноў перайшлі ў наступленне». Не будзь гэтых рэвалюцыйнаў, — указваў Ленін, — пацэра 3 чэрвеня 1907 года, гістарычна зусім рэпабэліяна, паколькі адступленні астыліся адступленямі, мела-б месца раей, можа быць, палым голам, або нават больш чым голам рэей» (Ленін, Творы, т. XV, стар. 42).

Усё ў гэты саеасаблівы і апошні апрадэ «трэццегоддзя бурі і падыску» сабраўся ў с'езд.

Велізарныя матэрыялы даваліся прапяршыць удзельнікам с'езда. Царскі ўрад прымаў усё меры к неадпунчэнню склікання с'езда. Сабраліся было ў Капенгагене (Данія), але ў апошнюю хвіліну, пад ціскам царскага ўрада, лонданцы ўзды забаранілі с'езд. Прыкладно калгасна перабраваў у Швэцыю, у гарадок Мальме, але і там — така-ж гісторыя. Нарэшце, удалося с'езду ўзладзіцца сак-так у Лондане, дзесяці ў памышчаны царквы.

С'езд быў на тых часах досыць шматлюдным. На ім было 336 дэлегатаў з рэспубліканскі і лардчыні галасамі, прадстаўляючых 46 тысяч большавікоў, 38 тысяч меншавікоў, 25 тысяч бундаўцаў, столькі-ж польскіх сацыял-дэмакратаў і 13 тысяч латвінскіх сацыял-дэмакратаў. Дэлегатаў большавікоў на с'езде было 105, меншавікоў 97, бундаўцаў 57, польскіх са-

партыі праваў, а большавікі атрымалі перамогу на с'езде: большавіцкая ідея гегемоніі пролетарыята была прызнана велізарнай большасцю с'езда. Рэвалюцыя большавікоў была прынята за аснову і потым прынята цалкам, пасля нестотных паправак. Праўда, меншавікі і бундаўцы разам з Іудэ-Троцкім, які бясспаспава прапаву на с'езде адмысловае ролю праварава «пазафракцыйнага» цэнтра, паправавалі бясспасным птокам усіхкіх паправак скасіць прынятую за аснову большавіцкую рэвалюцыю, выхадзілі з яе рэвалюцыйны змест. Але яны і тут пацярпелі паражэнне.

Перамогу, у выніку вострай барацьбы, на с'езде атрымалі большавікі — па іншых пытаннях парадку для с'езда — аб «рабочым с'езде», аб адносінах да профсаюзаў і інш.

Ліквідацыйнае ідэю склікання «рабочага с'езда» меншавікі протыстаўлялі скліканню партыйнага с'езда. Пад імям «рабочага с'езда» яны імкнуліся дэарганізаваць і ліквідаваць партыю рэвалюцыйнага пролетарыята, стварыць замест апошняй партыю легальную «шырокую», «рабочую партыю», якая заклікала была праводзіць ліберальную буржуазную палітыку ў рабочым класе. Большавікі і да с'езда і на самым с'езде базгаласна выкрывалі ліквідацыйную сутнасць адноўшчынае меншавікаў «рабочага с'езда». І па гэтым пытанню с'езд таксама прыняў за аснову большавіцкую рэвалюцыю. Паматкаў прычынавага характару амаль усё былі адкінуты. Прынятае рэвалюцыя падкрэслывала, што ідэя «рабочага с'езда» «якяе да дэарганізацыі партыі і сэдзельнічае паддарадкаванню шырокіх рабочых мас уліную буржуазнай дэмакратыі». «Агітацыя за бясспартыйныя рабочы с'езд, — гаворыцца ў рэзалюцыі, — шкідна для класовага развіцця пролетарыята» (Прагавоўны ў с'езда РСДРП, выд. 1935 г., стар. 644). Такім чынам, с'езд адкінуў ліквідацыйную ідэю «рабочага с'езда», які шкідную, накіраваную супроць партыі.

Па пытанню аб адносінах да профсаюзаў таксама прынята прапанова большавікоў аб прызнанні профсаюзаў ільняга кіраўніцтва партыі рэвалюцыйнага пролетарыята.

РАДЫВУЗЕЛ БЕЗ КАНТРОЛЮ

Марына-Горскі радыёвузел (Пуніава раён) працуе вельмі дрэнна. У вёсцы Зарэчча, якая знаходзіцца каля вёскі Марына-Горка, на 55 двараў ёсць усяго дзве радыёпрыёмнікі. Іх відэль, радыёвузел не кваліфікаваць аб шырокім абслодоўванні насельніцтва. Зусім адуцьчына тэхнічны

кантроль над існуючымі радыёпрыёмнікамі. Аб якой радыёпрадукцыі гаварыць не прыходзіцца: у рэспубліканскія заводы тунца хрыпяць, свет, бясспасна перабод, і нішто на такую нікудышнюю работу радыёвузела не звяртае ўвагі.

І. Н. ГОЛЕУ.

На працягу ўсяго часу работы с'езда большавікі-дэлегаты, займаўшы асобныя ад меншавікоў дэлы, выступалі арганізавана, агітавана. У часе пераходнага паміж пленарнымі пасяджэннямі с'езда большавікі — удзельнікі с'езда аб'яраіліся на асобныя пасяджэнні і там папярэдне аб'яркоўвалі пытанні, якія сталі ў парадку дня с'езда.

На апошнім такім пасяджэнні, перад закрыццём с'езда большавікі выбралі свайго Вяшчывіні цэнтр, узначальваема Дзіншым, фактычным ЦК большавіцкай партыі.

Цэнтральны камітэт РСДРП, выбранны на с'езде, меў усё-ж у сваім складзе значную колькасць ліквідацый і прымірэнцаў — срыгчых прамацістаў. Натуральна, што гэта ліквідацыйная частка складу ЦК сабавала раменні ў с'езде, старалася весці курс на кіраванне партыйнага ўстаўна-і рэвалюцыйнай партыі пролетарыята. Пад гой ішла разлававанне барацьба (у архімажых умовах алейнай рэвалюцыі) і шырокае наступлення кантроль-лоўшчына і меншавікаў-ліквідацый, з ліквідацыйнага павышарат (дэзавісты, улітчымаўні), з прынцыпа-ліквідацыйскай гідотай Іудэ-Троцкага, з бярэспрачымі прымірэнцаў срыгчых прамацістаў, з апарцыйнасці, цэнтрысма і популярысма і ІІ інтэрнацыянала. І толькі ў студзені 1912 года на Пражскай канферэнцыі, адраўнаўшы ролю с'езда партыі, быў завершан вялікі этап барацьбы поўным вытаннем ліквідацый усе рэвалюцыйнасці. На Пражскай канферэнцыі большавікі назаўсёды скончылі з фармальным аб'яднаннем з меншавікамі і канчаткова аформіліся ў асобную, не толькі фактычную, але і фармальна самастойную большавіцкую партыю.

Над кіраўніцтвам гераічнай партыі Леніна—Сталіна, у базгаліснае барацьбе з самымі рознастайнымі ворагамі сацыялізма, створана магутная сацыялістычная дзяржава рабочых і сялян. Знішчаныя чыражаў народы, уздзячычы рэвалюцыйную пільнасць, аладоўчычы большавікам, найшпартыяныя масы нашай сацыялістычнай краіны ўшчына ідуць наперад, да новых перамог камунізма.

